

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

Прыісьці да святой веры

Градмова

Шаноўнае спадаречтва! Вы трох маецце ў руках кнігу баранавіцкага грэка-каталіцкага сьвятара айца Яўгена Маліноўскага “Парусія: псыхалёгія прысутнасці”. Артыкулы з гэтага кнігі пэўні час скучаваліся на старонках мясцовай газеты “Intellipres” і мелі вялікі водгук у грамадзтве. Сябры і прыхільнікі ўніяцкай пафармі вырашылі сабраць ў адзінае элае, чаб напісаная настаяцелем баранавіцкага прыходу св. Ігрышы і Мятода Беларускай Грэка-Каталіцкай Царквы, надрукаваць суцэльнай кнігай.

У мінульым стагоддзі ўніяцкі сьвятар Леў Гарошка, які ў гады Другой сусветнай вайны кіраваў у Баранавічах медычнай школай, напісаў кнігу “Навука і рэлігія”. Аўтар абвяргаў савецкія тэзісы аб шкоднасці рэлігіі, нясумяшчальнасці веры ў Бога і навукі, пераканаўча даказваў, што найбольшыя вучоныя ў аграмаднай большасці былі веруючымі людзьмі. Традыцыі архімандрыта Льва Гарошкі жывуць і працягваюцца сёньняшнімі ягонымі пасыцежнікамі.

Кніга айца Яўгена Маліноўскага “Парусія: псыхалёгія прысутнасці” — гэта першы воўыт псыхалягічнага абагульнення рэлігійнай і палітычнай практикі. Хацеў бы адзначыць, што гэтую тэму сучасныя навукоўцы і сьвятары дэліканта абыходзяць, “пераканаўча” спасылаючыся, што сапраўдная рэлігія па-за палітыкай. Пэўна яно так і ёсьць у дэмакратычным грамадзтве, але не ў нас. Трэба прызнаць мужнасць уніяцкага сьвятара, які ў сваіх разважаннях пра Бога і існасць спалучае рэлігію і палітыку, псыхалёгію і мастацтва. Праўда, айца Яўгена цікавіць не столькі сама палітыка, як правая свобода. І калі палітыка перашкаджае свободзе, то трэба аб гэтам смела казаць. Але на такі крок сёньня здольны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае было прававой дзяржавай, у якой панавала воля і талерантнасць. Прыгонныя сяляне і стараверы сотнямі тысячаў беглі сюды з Рәсей ад дэспатызму. Перасылаваныя на радзіме ардынс-

II.17. Выбары	78
II.18. Палітыка	81
II.19. Жэрабя кінуга	85
II.20. Пост	88
II.21. Пасха	91
II.22. Духоўнасць	93
II.23. Хараство	96
II.24. Быць	99
II.25. Тройца	102
II.26. Слава	105
II.27. Храм	108
II.28. Лішак	111
II.29. “Не хочу иметь ребенка...”	116
II.30. Радаснае ганенне	117
II.31. Вавілонская вежа тэлерэчаіснасці	123
II.32. Час асабістай прысутнасці	127
II.33. Выбранасць	131
II.34. Ад сектантства да еднасці	134
 III	
ЭКЗІСТЭНЦЫЯ ВЫХАВАННЯ	137
III.1. Успенне	138
III.2. Акмеалагічная персональныя узросты	142
III.3. Тэапсіхалагічныя прафесійныя зобы	150
III.4. Сямейнае трапеза экуміністы	153
III.5. Годзінісця місії	156
III.6. Прафесія чыцец	160
III.7. Сямейная парусія: “Сем хлябоў і дзве рыбы”	164
III.8. Вяртанне да сябе	169
III.9. Кітраглог	172
III.10. У сям’і не без нарцыса	176

III.11. Любоў не раздражняеца	181
III.12. Ружанец у псіхічным развіцці дзіцяці	182
III.13. “Лебядзінае паляванне”	188
III.14. Містыка	189
III.15. Алтарна-педагагічныя размежаванні	192
III.16. Педагагічныя прынцыпіі асабістай свабоды	196
 IV	
ПСІХАЛАГІЧНАЯ ПРОПАГАНДА	203
IV.1. Псіхагічныя сэнсы Евангелія	204
IV.2. Час казання	206
IV.3. Вызваленне спарапізаванага	208
IV.4. “Хак будуць усе адно”	210
IV.5. Суд Божы	215
IV.6. Цуд Божы	218
IV.7. Навігацыя	221
IV.8. Экзардызм, альбо выгнанне дэманаў	224
IV.9. Перамяненне Гасподняе	226
IV.10. Pietas – Шанаванне	228
IV.11. Не судзі	230
IV.12. Багацце ад Бога	232
IV.13. “Камень, адкінуты будаўнікамі”	234
IV.14. Падвышэнне Пачэснага і Жыццядайнага Крыжка	236
IV.15. Казанне на свята Андрэя Першапакліканага	240
IV.16. Шлюбная вячэра	243
IV.17. Старое віно і новая ахвяра	245
POST-PARTOR* – СПАДКАЕМЦА	249
ГЛАСАРЫЙ	251
ЛІТАРАТУРА	253

II.19. ЖЭРАБЯ КІНУТА

Как любить такую страну,
где у всех мы будем в плену?
И от сущащей кровь тоски,
от которой в глазах круги.
Но бояться этой страны
Мы не станем и в смертный час.
Беспощадный гнев сатаны
Несклоненными встретит нас.

Л. Н. Гумилев

У біблейскай кнізе “Эстэр” распавядаецца аб збаўленні палоннага народа ад дэспала цара Ахаксэркса, ад імя якога ліхадзей Аман выдаў імперскамулове загад вынішчыць ўсіх яўрэяў, якія не ўпако, валіся на ту. Але жонка цара, юдэйка Эстэр, заступілася за свой народ, просьчы адмены гэтага дыктату. Але цар сказаў, што не можа адмяніць указ, бо ён царскі. Тады яна кітра і амислова пакарала дом Амана і паставіла замест яго Мардекея, свайго выхавацеля (бо была сіратой), які піма цара выдаў іншы ўказ, ужо на роднай, яўрэйскай мове, чыё, кога цар дазваляе юдэям у любым горадзе спасцца, стаць на абарону свайго жыцця, знішчыўшы і загубіўшы ўсіх сваіх моцных ворагаў. І многія з персаў зблізіліся менавіта юдэямі, бо напаў на іх страх перад гэтым народам. 13 дня месяца Адара юдэі вынішчылі ўсіх ўсіх ворагаў, і 14 дня яны супакоіліся ды зрабілі яго Днём гасціні і веселосці. Ад гэтага часу Ізраиль святкуе Пурым, што значыць “жэрабя” (жребій), па якім усё выйшла наадварот: замест уласнага вынішчэння, юдэі ўзялі ўладу над ворагамі сваімі.

Як бачым, сітуацыя нагадвае Беларусь, у якой, замест народнай еднасці, мовы, годнасці, насаджваеца падзел, імперская мова, канфармізм. Каб пазбегнуць поўнага вынішчэння і засягнуць свабоды, беларусам трэба здзейсніць адмысловы ўваход у Ізраиль, зрабіцца яго часткай, спыніўшы дыктат ды замства. Прапорок Ісая яшчэ ў 7 стагоддзі да нашай эры абвяшчаў такі ўваход: “Дом Мой домам малітвы назавеца для ўсіх

народаў” [Іс 56, 8]. Госпад заклікае на роднай мове рассеянных, скрушиных сэрцам, пазбаўленых волі людзей, знявеченых “невукамі-вартаўнікамі”, якія выкryваюцца прарокам як “Намыя сабакі, прагныя душой, якія не ведаюць сытасці: і гэта пастухі бязглазыя, якія глядзяць кожны на сваю дарогу, кожны да апошняга на сваю карысць” [Іс 56, 11]. Ад вяршыні піраміды дыктатуры да нізу гэтых невукі пазнаюцца ў вулічнай лаянцы да людзей свядомых: “отморозки, отщепенцы, выродкі”. На днях у грамадскім транспарце ў мяне адбыўся дыялог са знаёмай:

– Как там ваш старший сын?
– Спасибо, в тюрьме. – Ад разгубленасці жанчына ледзь прамовіла:

- Кто ж яго туда посадил?
- Самый элегантный победитель.
- За что?
- За сквернословие...
- Ну, не может этого быть, я знаю ваших детей.
- Он шёл по направлению к Октябрьской плошчы в 4 часа утра.
- Ну, за это б его не задержали.
- Но он шел, разговаривая по телефону на беларускай мове, которая, видимо, приравнивается к преступствам к сквернословию.

Тады з іншага боку аўтобуса як мяне пасыпалася абраца ды лаянка: “Не трохь нашега рэзідэнцыі да на него молітвіся надо! Не нравітся? Чэж? Ты ўода, понеехало тут всяких!” Я паспрабаваў растлумачыць, але быў рапчуца выкryты ў ілжы. Углыше ад мене мужчына стала га уздросту штурхнуў мяне на вышыд так, што, чедзь не выпаў спінай на асфальт. На яго пагрудь мяне пабіў, я прапанаваў гэта зрабіць тут і зараз. Пасля таго я дадыўшоў. Я разумею тых простых, шальмаваў ях людзей, якія, выплюючаючы свае эмоцыі ў чунку пісіхалагічнай аховы, не могуць зрабіць уласны выбар, іншца за прычыны несвядомасці і неінфармаванасці. Як не маюць доказаў і аргументаў супраць відавочных фактаў, яны простираюцца альбо збіваюць, альбо плююць у твар.

Назаўтра, ідучы да свайго універсітэта, я вымушаны быў зафіксаваць іншы дыялог з юнакамі, што “крылі” матам:

- Вы студенты?

– Нет, – збянятэжкуюцца адзін хлопчык.
– Да, – адвахкуюцца іншы.
– Зачем тогда употребляете такие звуки?
– Это мы с утра.
– Можно представить, что будет дальше.

Тут сірабе ўважаюць ту цемру, з якой мы ўсе зараз коцімся: “І зрабілася зара да яго змрочнае” [Адкр 16, 10]. Таму ў гэты дзень, які, паводле жэральдісту “вербнай”, гэта значыць вербальны, плюці, вірашыўшы пачаць выкладанне пісіхалогіі па беларускай. Задумаўшы, што кола гісторыі паварочваеца на берару. Заўжды, як і яўрэяў на працягу трах з паловай тысячы лет Беларусаў, як і яўрэяў на працягу трах з паловай тысячы лет, вынішчалі, рабавалі, лаялі, гналі. Але народ Божы чагодзя, вынішчалі, рабавалі, лаялі, гналі. Але народ Божы выстаяў і стаў прыкладам для ўсіх народаў зямлі, не страціўшы сваёй культуры, мовы, самабытнасці, не здрадзіўшы духу вольнасці і справядлівасці. Над гэтым народам заўжды смяяліся ды пацяшаліся, але і гэта ён вытрываў. Таму, калі ВТ чыніць здзек і насмешкі над жменькай беларусаў, для якіх плошча Каліноўскага стала на тыдзень уласнаю сялібай, яно адмысловым спосабам далучае іх да Ізраіля Божага. А гэтае далучэнне ёсьць сапраўды шчасце.

З падачы ВТ (беларускага тэлебачання) вельмі недарэчна выглядала жменька моладзёвай апазіцыі ў коле “цыркавай арэны”, зруйнаванай савецкім трактарамі і невукамі-амонаўцамі на інтырыгу і відовішча ўсяму свету. Але ж цыркавая арэана мае за сабой, як вядома, код – лічбу 13, што значыць жэральдія, лёс. “Жребий брошен, господа!”. І ён кінуты не намі, а тым, хто, не збаяўшыся 13 года свайго бяспраўнага праўлення, выдаваў указ. Цяпер, паводле закона Пурыму, гэты ўказ з “цыркавога кола” трапляе праста ў кола бумеранга.

